

## Фрагмент сцэнарыя «Цар Ірад» (аўтарская распрацоўка)

Г. І. Шаркевіч,  
настаўнік тэатра

Сябры, вы любіце слухаць казкі?  
Але, мы раскажам у гэты час  
Не, не казку, а праўду, што лепей усіх казак,  
Хай слухае ўважліва кожны з вас!

І татам, і маці, і маленькім дзецям  
Раскажам аб тым, як радзіўся Хрыстос –  
Збавіцель і сябар, самы лепшы на свеце,  
Ён шчасце ўсім людзям і радасць прынес...

*Гучыць музыка. Глобус, накрыты шэрай тканінай, трымаюць тры навучэнцы (рукі ў белых пальчатках). Голас за сцэнай.*

Спачатку стварыў Бог неба і зямлю. Зямля ж была нябачнай і пустой, і цьма над безднай. *(Белая хустка.)* Дух Божы лятаў над вадой.

І сказаў Бог: «Да будзе святло». І стала святло. *(Здымаецца шэрая тканіна.)*

І убачыў Бог, што гэта добра... І ўзрасціў Бог на зямлі травы, дрэвы, стварыў Бог рыб у вадзе, птушак у небе і жывел у лясах...

А на шосты дзень стварыў чалавека, па вобразу і падобію Свайму, і пасяліў яго пасярод рая.

Але не змог чалавек быць верным Богу. *(Накідваецца чонрая тканіна.)* Грэх напоўніў зямлю і аддзяліў чалавека ад Бога. *(Па адной руці ў белых пальчатках адпускаюць глобус.)*

Але Бог так палюбіў чалавека, што аддаў сына свайго адзінага Ісуса Хрыста, каб кожны веруючы не загінуў, але меў жыццё вечнае. *(Белымі пальчаткамі здымаецца чорная тканіна.)*

Нараджэнне Ісуса хрыста было такім.

За вялікім міжземным морам, у знакамітай палесцінскай зямлі Іудзейскага царства, у якім уладарыў жорсткі цар Ірад, непадалёку ад горада Іерусаліма жыла Марыя. А побач з ей жыў Іосіф, якому спадабалася Марыя, і яны былі заручаны.

Адзін раз Марыя, чытаючы святую кнігу пра тое, што некалі народзіцца ад дзевы Збавіцель усіх людзей, падумала, што яна была б шчаслівая стаць нават служанкай у той дзевы.

Затым да дзяўчынкі з'явіўся пасланец Божы – Анел і прадказаў, што яна народзіць сына і назаве яго Ісусам...

Прайшоў час. Адноўчы Іосіф з Марыяй па справах перапісу насельніцтва прыйшлі ў горад Віфліем, у якім некалі жылі іх продкі. Там у Віфліеме і нарадзіўся Ісус Хрыстос. Але так як у гасцініцах не хапала месца, то Марыя з Іосіфам прыйшлося спыніцца у пячоры, непадалеку ад якой пастухі пасвілі свой статак.

### *Сцэна 1. Пастухі.*

**Пастух 1.** Як ціха сёння ноччу

**Пастух 2.** Можна павячэраць і адпачываць.

**Пастух 1.** А я хацеў бы пачуць працяг гісторыі аб нашам народзе Ізраілі.

**Пастух 2.** Добра, вось слухай, мы спыніліся на самым цікавым месцы.

**Пастух 1.** Ты скончыў свой расказ на тых абяцаннях, якія Гасподзь даваў нашаму народу, каб мы не забыліся шукаць дарогу да Госпада Бога нашага і заўсёды памяталі Яго любоў да нас.

**Пастух 3.** Але людзі маюць вельмі кароткую памяць і мала жадання даведацца тое, што ім неабходна.

**Пастух 2.** У свяшчэнным пісанні гаворыцца, што любоў нашага Тварца такая вяліка, што Ён шмат нам прабачае і пакінуў нам вялікую надзею на збаўленне ад усіх грахоў. Як жа яно прыйдзе да нас, гэта выратаванне?

**Пастух 1.** Гавораць, што да народу прыйдзе Збавіцель – мессія, які прыме ўсе грахі на сябе, каб яны мелі магчымасць пачаць новае, чыстае, бязгрэшнае жыццё.

**Пастух 2.** Калі ж гэта будзе, нам відаць не дажыць да гэтага?

**Пастух 1.** Адзін Гасподзь ведае...

**Пастух 2.** А чаму мы не ідзем у нашу пячору?

**Пастух 1.** Там спыніліся падарожнікі, якія прыйшлі на перапіс у Віфліем, ім не хапіла месца ў гасцініцы...

**Пастух 2.** Так ім жа будзе там незручна.

**Пастух 3.** Здаецца, яны людзі простыя і дзякуюць Богу і за такія прытулак.

**Пастух 2.** Значыць нам прыдзецца пад адкрытым небам начаваць (*глядзіць на неба*). А неба, паглядзі, якое незвычайнае.

**Пастух 3.** І зоркі так урачыста ззяюць.

**Пастух 1.** Давай адпачываць, пакуль усе ціха.

### *З'яўляецца Анёл.*

**Анел.** Не палохайцеся, я прыйшоў узвясціць вам вялікую радасць. Таму што ў горадзе Давідавым нарадзілася дзіця, якое і ёсць Хрыстос Гасподзь.

### *Анёл знікае. Танец анёлаў.*

**Пастух 1.** Што гэта было, што нам, простым людзям, пастухам, з'явіўся анёл?

**Пастух 2.** Глянь, як ззяе зорка над пячорай, пайшлі хутчэй, паглядзім, што здарылася.

**Пастух 3.** Пайшлі хутчэй, паглядзім.

### *Сцэна 2. Марыя і Іосіф.*

### *Заходзяць пастухі.*

**Пастух.** Мір вам, божыя людзі!

**Іосіф.** Заходзьце, тут есць яшчэ месца, праходзьце...

**Пастух 1.** Дык вось ён, той, якога чакаў увесь свет.

**Іосіф.** пачакайце, што здарылася?

**Пастух 2.** Мы прыйшлі пакланіцца навароджанаму Месіі.

**Пастух 3.** Толькі што нам з'явіўся анёл, які ўзвясціў нам радасную навіну аб нараджэнні збавіцеля свету.

**Марыя.** Як гэта было?

**Пастух 2.** Мы знаходзіліся ў полі са статкам, як раптам з'явіўся Анел, які ўзвясціў нам, што Хрыстос Гасподзь знаходзіцца ў яслях у Віфліемскай пячоры.

**Пастух 3.** Да будзе благаслаўленна гэтае дзіця!

**Аўтар.** Валхвы з усходу даведаліся, што у Ізраілі павінен нарадзіцца Цар цароў, збавіцель свету, і пайшлі ў Іерусалім, каб пакланіцца навароджанаму Месіі, але ж з'явіўшыся ў палац да цара Ірада, яны даведаліся, што Цар цароў нарадзіўся не ў царскім палацы, і зорка іх павяла ў вядомае нам з вамі месца, дзе нарадзіўся Гасподзь.

*На другім паверсе паклон Ісусу.*

1  
ПАСТУХИ  
Accordion  
Violin  
Triangle  
Piano

6  
2  
Accord.  
Vln.  
Tri.  
Pno.

**Аўтар.** Тым часам у царскім палацы адбывалася наступнае.

**2** ЦАРЬ ИРОД

**Ирад.** (*Уваходзіць*). Я цар Ирад, я ў царскім пурпуры, і ніхто не павінен пярэчыць маёй царскай натуре (*сядае на трон*)! Зраду, здраду стала чуваць у нашай дзяржаве (*засынае*).

**3** ЧЁРТ

**Чорт.** Магнеўш, Магнеўш!.. Слаўны манарша! Не будзь такі няўважлівы! Кажы Воінам ісці да Віфліему і забіць усіх навароджаных, Сына свайго не мінай, усіх да аднаго забівай.

**Анёл.** Лепш быць выратаваным, чым каранаваным.

**Чорт.** А што табе, Цару, да неба, калі шкада кароны. Лепш быць каранаваным, чым выратаваным.

**Ирад.** (*Прачынаецца*.) Войны мае вааружоныя! Станьце перад тронам вашага цара!

**4** *ВОИНЫ* *risoluto*

Accordion

Violin

Piano

**Воіны.** (*Уваходзяць адзін зправа, другі злева.*) Ставай! Зважай! Крокам руш! Аць-два, аць-два, аць-два... Па што Цар воінаў выклікаеш, ці якія ўказы чыніць павелеваеш?

**Ірад.** Войны мае вааружоныя!

**Воіны.** Што загадаеце?

**Ірад.** У Віфліемскія краіны хутчэй ідзіце, гадавалых младзенцаў усіх перабіце!

**4а** *ВОИНЫ*

Accordion

Violin

Piano

**Воіны.** Слухаем ваш загад! Кругом марш! Крокам руш! Аць-два, аць-два, аць-два... (*Выходзяць. Цар Ірад замірае.*)

*На другім паверсе.*

**Анел.** Устань, Іосіф, вазьмі Діця і маці Яго і ідзі ў Егіпет, і будзь там, пакуль не скажу табе. Бо Ірад будзе шукаць Дзіця, каб забіць Яго.

*Гучыць кант «Нова радасць стала»:*

Нова радасць стала,  
Якой не бывала.  
Над вяртэпам і на небе  
Зорка зісіяла\*.

Дзе Хрыстос нарадзіўся,  
З дзевы ваплаціўся,

Як чалавек пеленамі,  
У Бога павіўся.

Анёлы спяваюць,  
«Слава» ўсклікаюць,  
На небе і на зямлі  
Мір нам абвяшчаюць.

\* два апошніх радкі паўтараюцца два разы.

5 *КАНТ*

Accordion

Violin *C.I.*

Percussion

Piano

5 *За вторым разом*

Accord.

Vln. *C.V. (за вторым разом)*

Perc.

Pno.